

Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гарадзаркі.

140521

Зъмесц:

ст.

Усе ў каапэрацыю	1
Барацьба з бульбяным грыбком	3
Капуста	5
Пчалярскі аддзел	—
Запаленьне капытавае шчэлкі	11
Падсяўныя расыліны	12
Паштовая скрынка	16

САХА

Першы Беларускі месячнік сельскай гаспадаркі.

Усе ў кооперацыю!

На раз слова кооперацыя раздавалася на старонках наших часопісій, на раз чулі мы яго і ад прадстаўнікоў нашае вёскі. Пры тэй зацікаўленнасьці кооперацыяй, якую мы бачылі ў апошняі часы, можна было спадзевацца, што вёска пяройдзе ад сну да актыўнае творчае працы, але на жаль, гэтага мы пакуль-што і ня бачым. А трэба прызнаць, што кооперацыяй мусіць як найшырэй зацікавіцца нашае грамадзянства, пераважна нашая вёска, бо кооперацыя гэта ёсьць справа, якая ў нашым жыцці адыграе вялізарнае значэнне.

У цяжкім палажэнні апынулася нашая вёска ў выніку сусьеветнай вайны. Вось ужо хутка міне 10 гадоў, як над нашай старонкай спыніўся гром гарматаў, а жыцьцё ўсё яшчэ не наладзілася. І вось, шукаючы выхаду з гэткага палажэння, грамадзянства нашае прышло да перакананьня, што толькі ўласнымі супольнымі высілкамі, што толькі шляхам самапомачы зможам мы направіць сваё жыцьцё, скінуць кайданы нэндзы і нядолі і здабыць сабе лепшу будучыню. І фактычна. Хто нам дапаможа, як ня мы самі сабе. Ад каго мы можам чакаць гэтае помачы? Народы, якія маюць уласную дзяржаву, могуць лічыць на помач ад апошняе, але мы аб гэтым ня можам і думати. Дык і астaeцца толькі адно, гэта напраўляць сваё жыцьцё ўласнымі супольнымі сіламі, а гэта значыць шляхам кооперацыі.

Кооперуючы ўсе галіны нашага жыцця—закладаючы ўселякія коопэратывы, мы перш-на-перш распачынаем баражбу за нашае эканамічнае вызваленне, распачынаем змаганье з вызыскам нас праз прыватны капітал.

Так праз коопэратывы банкі мы атрымліваем танны крэдыт, які так патрэбны нам у сучасны момэнт, і, гэтакім



140524

чынам, вызваляемся ад вызыску нас праз ліхвяроў, якія зьдзіраюць з нас апошнюю скуру.

Спажывецкая кооперацыя дае нам магчымасць задаволіць свае жыцьцёвыя патрэбы ў найтанейшы і найлепшы спосаб, абходзячыся пры гэтым без прыватнага гандляра. Кожны з нас добра ведае, што гандляры, гэтыя пасярэднікі паміж намі спажыўцамі і тымі, што вытвараюць тавары, прычыняюцца толькі да падвышання цаны тавару, бо кожуць плаціць сабе за апошні толькі, колькі ім спадабаецца, ня кожучы ўжо аб тым, што і тавар стараюцца даць як найгоршы, а часам і ашукаюць на вазе ці на меры. Спажывецкая коопэрацыя вось і мае на мэце вызваленне спажыўца з пад ўлады гэтых спэкулянтаў. Закладаючы коопэратыўныя крамкі, а пасля злучаючы іх у саюзы, мы зможем атрымаць усе патрэбныя нам тавары праз нашы коопэратывы беспасярэдна ад прадуцэнтаў, абмінаючы ўсіх гандляроў. У выніку гэтага тавар будзе і танейшы і лепшы, а галоўнае такі, які нам патрэбны, а ня той, які стараецца ўпіхнуць нам гандляр.

Трэцьцяя галіна коопэрацыі — коопэрацыя земляробская, для нас, як земляробаў, мае найважлікшыя значэнніе. Недастатак аваротнага капіталу, патрэба ў розных прыладах і рэчах для вядзеньня і паляпшэння гаспадаркі, змушае селяніна зварочывацца да тых паразітаў, якія, апанаўшы вёску, толькі і чакаюць мамэнту, каб накінуцца на ахвяру і выссакць з яе апошняя сокі. І вось плаціць селянін гэтым „прыяцелям“ у два, а то і ў тры разы даражэй за тое, што патрэбна яму з вясны, а ў восені прадае ім за бязцэн плады свае крывавае працы. І тутака коопэрацыя можа выратаваць селяніна. Закладаючы земляробскія коопэратывы, селянін можа атрымаць на найвыгаднейшых варунках усё патрэбнае для вядзеньня гаспадаркі, як напрыклад, розныя прылады, штучныя навозы і нават самыя дарагія машыны, якіх інакш ён ніколі ня мог бы купіць. Адначасна праз коопэратыву можна будзе найвыгадней прадаць і прадукты свае гаспадаркі.

Словам, коопэрацыя можа дапамагчы нам у кожнай галіне нашага жыцьця. Але не аднымі гэтымі чыста гаспадарчымі карысьцямі абмяжоўваецца значэнніе коопэрацыі.

Коопэрацыя, якая зъяўляеца супольным змаганьнем съвадома зарганізаваных працоўных за свае гаспадарча-жыцьцёвия інтарэсы, мае вялізарнае грамадзкае і культурнае значэнне.

Коопэрацыя прывучае людзей да грамадзкае працы, арганізуе і гартуе іх сілы і ўзгадоўвае ў іх дух грамадзкасці.

Апрача таго з тых даходаў, якія раней ішлі ў кішень прыватных гандляроў і розных спэкулянтаў, коопэрацыя творыць грамадзкі капітал, які ідзе ўжо на нашыя патрэбы. Пры помачы гэтага капіталу мы ўжо зможам задаволіць ня толькі нашыя матэр'яльныя патрэбы, але і духоўныя. Гэты капітал можна скіраваць і на мэты культурна-асьветныя: можам будаваць народныя дамы, закладаць бібліятэкі, школы, выдаваць у роднай мове кніжкі, газэты і г. д. Чую, што шмат хто падумае, што гэта фантазія, якая ніколі не можа здзейсьніцца. Дык адкажу тым, што не фантазія гэта, а рэч зусім реальная, бо гэта ў іншых краінах ужо робіцца. Так у Англіі, Нямеччыне і ў іншых кооперация ўтрымлівае ня толькі культурныя і асьветныя ўстановы, але будзе шпіталі, дамы для старцаў і іншыя дабрадзейныя ўстановы. На гэты самы шлях сталі і нашыя суседзі — украінцы.

Вось што можна зрабіць праз коопэрацыю.

Дык ня будзем, грамадзяне, марнаваць часу. Аб'еднаемся ў дружнай коопэратыўнай працы. Створым магутную беларускую коопэрацыю, якая будзе асновай нашага нацыянальнага і сацыяльнага вызваленія.

М. Манцэвіч.

Барацьба з бульбяным грыбком.

Аб тым, якое аграмаднае значэнне мае бульба ў жыцьці селяніна-беларуса, гаварыць шмат не прыходзіцца, бо аб гэтым съведчыць пасеў, які ў Заходній Беларусі дасягае 20 процентаў усіх пасяўное плошчы. Калі мы можам пахваліцца такім працэнтам пасяўное плошчы, дык ураджайнасцю яе мы ня можам быць нат задаволены, бо ў сярэднім дзесяціна дае толькі 500 пудоў, а часта-густа ўраджай зьніжаецца да 200—300 пудаў, а дзесяціна пры доб-

рым вядзеньні гаспадаркі можа даць ад 1000 — 2000 пудоў бульбы. Але гэта ў вельмі добра паставленых гаспадарках, з якіх і трэба браць прыклад.

Дзе-ж прычына такога нэндзнага ўраджаю бульбы, расыліны якая лічацца вельмі старой, культура якой добра ведама ўсім.

Галоўныя прычыны гэта неўраджайныя сарты і розныя хваробы, абніжаючыя ўраджайнасць на $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$. Тут мы пастараемся пазнаёміць гаспадароў з аднай галоўнай хваробай, так званым бульбяным грыбком, які страшэнна абніжае ўраджайнасць, асабліва ў сырое лета і ад якога бульба гніе яшчэ на полі, а ўзімку ў варыўні ці ў капцох, дзе да грыбка далучаюцца іншыя хваробы: сухая (белая) гніль, ды некаторыя рады гнілі, залежачыя ад мікробаў. Калі пры гэтым усім ды ў скове пануе вільгаць і цяпло, дык бульба можа зусім згніць.

Бульбяны грыбок зьяўляецца ў другой палове лета на лісьці і бульбеўніку ды творыць тут распаўзаючыся плямы. Рост бульбы ад гэтага затримоўваецца, а пасьля і зусім спыняецца. Лісьцё вяне, чарнее, аблівае. а поле ўжо ў канцы жніўня выглядае, як марозам пабітае. Плямы на лісьцях зьяўляюцца ад разрасточагася ў іх тканках грыбка, каторы на паверхні тых плямаў вытварае цэлыя міліёны зароднікаў, якія ветрам ці кузуркамі пераносяцца на здаворыя расыліны і ў працягу 4—5 дзён заражаюць іх. Калі ў той час бывае сырое надвор'е, тады ў працягу вельмі кароткага часу зараза пабівае бульбеўнік усяго поля. Частка зародкаў ападае на зямлю і з дажджавой вады даходзіць да саме бульбы, асабліва, калі яна ня глыбака пасаджана і заражае яе.

Грыбок зімую ці ў варыўні з бульбай ці ў зямлі, дзе ён астаўся з бульбеўнікам і на навыбранай чыста бульбе.

У другім годзе грыбок ізноў пашыраецца, асабліва, калі бульба будзе пасеняна на старым мейсцы.

Каб уберагчы бульбу ад грыбка, трэба вясьці з ім барацьбу безпасярэднюю, ды апроч таго стасаваць цэлы рад агрыкультурных мэтадаў. Пры безпасярэднай барацьбе з грыбком лепш за ўсё, калі з'яўляцца плямы на лісьці, апрыскаць іх г. званай „бордскай жыжкай“ (адно кілё сіняга каменіні і адно кілё сувежа-паленай вапны на 50 літраў вады) адзін раз, а праз тыдні два яшчэ раз. Можна скасіць бульбеўнік за дзён 10 — 14 перад капаньнем бульбы, тады зародкі менш будуть заражаць самую бульбу.

З способаў агрыкультурных радзім гэтыя: 1) пэўны шматналёвы севазварот, 2) садзіць бульбу цэлаю, пагрэўшы яе дзень — два на сонцы, 3) падкласьці фосфарна-калійных

угнаенъняў, 4) высокое асыпанье бульбы, 5) ручную, а не машиновую работу, 6) старанне перахаванье бульбы зі мой, 7) глебу найлепш выбіраць супясчаную.

Севазварот мае тое значэнье, што кожны год маем поле съвежае, вольнае ад грыбка. Рэзаная бульба хутчэй заражаецца грыбком і дзеля таго лепш садзіць цэлай і абавязкава здаровай, сярэдняе вялічыні і, па магчымасці, радзей.

Да штучных гнаёў (калі і фосфар) можна дадаваць серна-кіслы аміак, які ў некаторай меры пратручувае глебу. Высокое асыпанье таксама зразумела, бо грыбок праходзіць у зямлю толькі на 2 вяршкі глыбіні. Ручная работа дае менш пабітай бульбы, як машиновая.

Перадусім трэба зьвярнуць пільную ўвагу на перахоўванье бульбы. У мейсцы схову мусіць утрымоўвацца цеплата 1 — 2 градусы і ня вышэй 4 гр. С. Пры вышэйшай тэмпэратуре бульба выдзяляе шмат вады і вуглекілага газу, творачы сырасцьць і tym стварае найлепшыя ўмовы для жыцця грыбка, ўсялякіх бактэрый і можа сапрэць у працягу некалькіх дзён. Пры тэмпэратуре ніжэйшай аднаго градуса, бульба траціць свой смак і можа зъмерзнуть. Каб уяўіць сабе шкоднасць бульбянога грыбка даволі ведаць, што ў Заходній Эўропе, дзе агрывультура стаіць шмат вышэй, чым у нас і то гэта хвароба часам нішчыць амаль не палову ўсяго ўраджаю.

А. Б.

К а п у с т а .

Хоць кожны год гаспадары і садзяць капусту, але ўраджай бывае толькі ў „добра год“, а так як добрыя гады вельмі рэдка бываюць, дык большасць гаспадароў змушана яе купляць часта-густа аддаючы апошні грош. Не памагае тут і той белы, вялікі камень, які селянін кладзе, каб качаны расьлі белыя, вялікія ды тутія як той камень —марнуетца кавалак гароду, марнуетца праца.

Дзе-ж шукаць прычынаў неўраджаю? Прычынаў шмат, аб каторых мы цяпер гаварыць ня будзем, а толькі скажам, як садзіць капусту, ад чаго таксама залежыць яе ўраджай.

Садзіць капусту, лепш кажучы рассаду, трэба два разы, гэта значыць, трэба спачатку перасадзіць куды-небудзь (як кажуць агароднікі „пікаваць“) а пасля ўжо на мейсца, дзе яна мае расьці. Дзеля чаго гэта ўсё робіцца? А вось дзе-

ля таго, што рассада не „пікаваная“ мае вельмі даўгі ды цененькі каранёк, які пры саджэнні закручываецца, гнецца ды ад таго гніе, а падвойна перасаджваная рассада мае кароткі галоўны каранёк, ды навакол сябе шмат дробненькіх каранёчкаў. Тыя каранькі чапаюцца за зямлю і прагавіта цягнуць патрэбную для капусты спажыву.

Праўда, што пры падвойным перасаджванні шмат больш працы, але працы шкадаваць **ня** трэба, бо яна добра аплацицца ўжо і дзеля таго, што капусты больш прыживе, а другое, шта падвойна пасаджаная капуста менш байца засухі.

Перасаджваць з рассадніку першы раз трэба тады, як расылінкі выпускаюць пяты лісток у добрую, пульхнью зямлю, ў такую самую, у якую сеялі рассаду. Садзіць-жа на мейсца трэба **ня** так, як гэта заўсёды робіцца, крэпка ўціскаючы пальцамі расыліну ў зямлю, а зрабіўшы калочкам дзірку, трэба расылінку пасадзіць, абсыпаць каля самых каранькоў ды чым небудзь зямлю каля іх добра абціснуць, бо калі самую расыліну крэпка ўціскаць у зямлю, дык каранькі самуцца і захварэюць.

Пры засусе капусту паліваць трэба добра, **ня** так, як гэта робіць наша гаспадыня: возьмем вядро вады, цыркнен пад адно каліва пад другое, і паслья кожа, што палівала, палівала, а капуста сохне—радачкі няма. Гэткае паліваньне — гэта съмерць капусьце. Ад тае крышкі вады зямля пад расылінкай робіцца цвёрдая як камень і не дапускае да карэнчыкаў ні расы ні паветра.

Але хто не шкадуе грошы на сялітру, той сам прака-наеца, што пры найбольших засухах можна абыйсьціся без паліваньня. Сялітраваць трэба ў сухую пагоду асьцярожна, бо можна спаліць расыліну, пасыпаючы сялітру каля каліва на такой адлегласці, як шырака раскладаецца лісьця. Сялітраваць можна тры разы: калі рассада прыживе, калі лісьцё закрые зямлю і калі пачынаюць завязывацца качаны.

X.



Запаленъне капытавае шчэлкі.

Запаленъне капытавае шчэлкі ў жывёлы можна лёгка пазнаць. Жывёла пры гэтай хваробе большаю часткаю ляжыць, а калі ходзіць то храмае. У капытавай шчэльцы даецца заўважыць гарачае апухлае мейсца, на якім праз некалькі дзён зъяўляюцца мокрыя ранкі. У лепшым выпадку развязка наступае ў працягу двух тыдняў; у праціўным — пухліна павялічваецца, пачынае гніць і вылучаецца вельмі съмярдзючая цеч. Ясна, што боль ня толькі ўмацняеца, што жывёла зусім ня можа хадзіць і дзеля гэтага часта паўстаюць пралежыны да чаго прылучаецца часам трасца і нядужасць і ўсё гэта можа скончыцца съмерцю.

Каб папярэдзіць насьледкі гэтай хваробы, трэба перадусім жывёлу трymаць вельмі чыста, бо часта зусім нязначныя пакалечаныні пры бруднасці прычыняюцца да паважных камплікацыяў страшэннай і вялікай страты нядалага гаспадара, пераважна ў пэрыяд палявых працаў. Подсыцілка у хлеве павінна быць съвежая. Больш усяго хваробу гэту давалася заўважыць у рабочае скаціны, пры працы, у часе вялікай гарачыні, на каменістай глебе, а таксама пры хаджэнні жывёлаў на пашы.

У лягчэйшых выпадках хворыя мейсцы націраюцца крэалінавым або карболавым маслам, а на нач прыкладаюцца цёплыя прыпаркі з льнянай муکі; пасля таго, як боль перастае мучыць жывёлу, аддаляюць аддзяліўшыся капыт і мажуць сродствамі, якія сушаць, як напрыкл. съвінцовай мазяй. Калі магчыма, то вельмі добра ставіць капыты ў цёплую карболавую воду (1:50) на 15 мінут 3 разы ў дзень або ўкладываюць у міжкапытавую шчэлку чистую пакулу, змочаную 2% растворам крэаліны і абкручываюць капыты спэцыяльна прыгатоўленым бандажом. У цяжэйшых выпадках, як пры глыбокіх парэзах або калі сувязі на сухажыльлі і косьці ў глубіне абнажаюцца і марцьвеюць, лепш самому жывёлу не лячыць, а звярнуцца да вэтэрынарнага лекара.

А. М.

Падсяўныя расыліны.

У сучасны гістарычны момант уздыму і перабудовы сельскай гаспадаркі галоўнае месца займаюць пытаньні ўгнаення і корму. Бяз пэўнага вырашэння пытаньня кормаздабывання і павялічэння ўгнаення—вельмі цяжка ёсьці ўперад і зусім зразумела, чаму на гэтых пытаньнях завострана галоўная ўвага агранамічнай і дасьледчай думкі.

Шматпольле і мінеральныя ўгнаенныі вось той шлях, на які становіцца наша вёска. Але праводзіць у жыцьцё гэта цяжка, бо перад тым трэба, каб праішло земляўпарадкаванье. На ажыццяўленыне гэтага патрэбен значны тэрмін і сродкі, між тым ёсьць і прамежныя, асобныя съцежкі, якія таксама вядуць да паляпшэння сялянскай гаспадаркі і, што асабліва важна — могуць быць выкарыстаны ў хутчэйшы тэрмін і пры тым, незалежна ад сыштэмы і севазвароту. У гэтым сэнсе ганаровае месца пачынаюць займаць падсяўныя і пажніўныя культуры, да якіх адносяцца сэрадэлі і лубін.

Ня кажучы аб вельмі добрых кармовых і глебапаляпшаючых уласцівасцях сэрадэлі, трэба падкрэсліць яе значэнне як падсяўной расыліны. У гэтым разе яна надзвычайна каштоўная культура.

Падсяваецца сэрадэлі пад усе хлебныя культуры, як зімовыя, так і яравыя (апрача грэчкі і бабовых), але звычайнім месцам для падсеву зьяўляюцца жыта і авёс, як найлепшыя пакрыўныя расыліны.

Тэхніка падсеву даволі простая. Пад жыта сэрадэлі падсяваецца як найраней, калі поле толькі канчае аслабаніцца ад снегу. Пры гэтай умове сэрадэлі знайдзе даволі вільгаці для свайго праастанення і не патрабуе баранаванья. На лёгкіх глебах, якія хутчэй прасыхаюць, гэты тэрмін пасеву трэба прызнаць пераважным. На больш цяжкіх і вільготных глебах, магчыма сэрадэлю падсяваць у больш позні тэрмін, але тады патрэбна баранаванье азіміны. Баранаванье ні ў якім разе баяцца ня трэба, бо яно ня толькі палепшыць усходы сэрадэлі, але дапаможа і росту збожжа. Скародзіць трэба цяжкой бараною ў адзін

ці два съляды, каб добра прадраць скарынку глебы. Ня трэба баяцца, што поле стала чорным і выбаранаўеца жыта, бо за кошт выдраных бараною кустоў лепш будуць кусьціца тыя расыліны, што асталіся, якія будуць карысціца съвежым паветрам і пульхнай глебай.

Колькасьць насення сэрадэлі залежыць ад якасці глебы: чым лепшая глеба, тым менш патрэбна насення, а наогул лічбы хістаюцца ад 3 да 4-х пудоў на гектар (для бедной глебы да 4-х пуд.).

Пад авёс сэрадэля падсіваецца наступным парадкам: наперад высіваецца авёс, які барануеца цяжкай бараною, а затым падсіваецца сэрадэля і мелка барануеца лёгкай бараною ў адзін-два съляды. Сэрадэля ня выносіць глыбокое запашкі, у аўса-ж запатрабаванье глыбокай запашкі, а таму авёс трэба наперад пасеяць і забаранаваць, а па-другое, сэрадэля пры мелькай запашцы часта прападае ад высушіванья глебы, у звязку з чым пажаданы больш ранні пасеў аўса.

Пры радовым пасеве аўса чарга высеву зъмяняеца наадварот: перш сеецца сэрадэля і барануеца мелка ў адзін сълед, а потым авёс, пры чым пажадана перад пасевам сэрадэлі з большага зруйнаваць бараною скібы.

Колькасьць насення пад ярыну тая самая, што і пад азімку. Далейшы рост падсіяўной сэрадэлі залежыць ад пагоды і глебавых умоў. Так, напрыклад, у мінулае лета, якое на сухіх мясцох стварыла вельмі неспрыяючыя ўмовы для разьвіцця як наогул ярыны, так і сэрадэлі, апошняя на дасьледчым полі Менскай агранамічнай станцыі дала наступны ўраджай сухой масы з гектару:

ТЫП ГЛЕБЫ	Чисты пасеў сэрадэлу	Пасеў пад жыту	Падсеў пад авёс
Легкі суглінак .	35 цэнтр. (108,5 п.)	13 цэнтр. (40,3 п.)	12 цэнтр. (37,2 п.)
Супесь	36 " (143,6 п.)	23 " (71,3 п.)	—
Пясок	—	—	18 цэнтр. (55,8 п.)

З прыведзенай табліцы відаць, што на першым месцы па ураджай займае чыстая сэрадэля, а другое — падсіяўная.

Пры гэтым трэба адзначыць, што ўраджай падсяўной сэрадэлі паказаны толькі ад асеньняга ўкосу. Зусім не падлічаны той ураджай сена, які зъяшты пры жніве жыта і аўса разам з апошнімі.

Апрача таго пры абмалоце збожжа сабрана і зерня сэрадэлі, якое з процантамі зъярнула насеньне, асабліва ў аўсяным пасеве, дзе наглядалася такое зъявішча: чым горшы быў авёс, tym лепшая сэрадэля, якая месцамі абагнала авёс і дала паслья абмалоту вельмі каштоўную яравую салому і шмат съпелага насеньня. Такім чынам падсеў пад збожжа сэрадэлі страхуе гаспадара ад недароду: калі ня ўродзіць збожжа, дык вырасьце сэрадэля. Пры добрых-жа умовах гаспадар атрымае пэўных два каласы там, дзе рос адзін, Патрэбна мець на ўвазе і ту ю глебапалепшающую ролю, якую мае карэнне сэрадэлі і значнае павялічэнне ўраджая наступных за ёю расылінаў.

Пры адсутнасьці пашы для скаціны падсяўная сэрадэля дае добры выпас, а пры недахопе ўгнаення — тая-ж сэрадэля служыць угнаеннем пад наступныя расліны (бульба, яравая пшаніца, ячмень, авёс). У гэтым сэнсэ сэрадэля стаіць у адным радзе з падсяўным і пажніўным лубінам.

Роля сэрадэлі як ўгнаення відаць з наступнай табліцы, якая паказвае прыбаўку бульбы пасаджанае паслья жыта з падсяўнымі і пажніўнымі культурамі, па дадзеным Менскай агранамічанай станцыі за 2 гады; плошча 1 гектар.

Назва зялёнага угнаення	Прыбаўка ўраджаю бульбы с гектара ў прайнанні з няўгноенным пасевам.		
	У центнерах	У пудох	У %
Падсяўная сэрадэля . . . ? . .	37 центн.	114,7 пуд.	29
Падсяўны лубін	27 "	83,7 "	18
Пажніўны лубін з асеньн. заворкай	37 "	114,7 "	29
" з вясеньн. заворк.	54 "	167,4 "	42

У табліцы не паказана „пасълядзеяньне“ лубіну і сэрадэлі, гэта значыць тыя досыць значныя прыбаўкі, якія атрыманы на другі год з ураджаем аўса, але з гэтага яскрава відаць, што якім бы чынам падсяўная сэрадэля не скарыстоўвалася: на сена, на пашу, на угнаенъне — ў ўсяком разе яна дае вялікую і пэўную карысць. Нават у тым выпадку, калі сэрадэля ўрадзіла слаба — расчароўвацца ня трэба, бо і тым незначным на вока ўраджаем, яна сябе бязумоўна апраўдае!

Астaeцца ў дадатак сказаць некалькі слоў наконт падсяўнога лубіну, які падсяваетца пад жыту.

Тэхніка гэтай культуры надзвычайна простая: лубін падсяваетца ў час красаванъня жыту па разыліку 12-15 пудоў насеньня на гектар. Рашучым фактам для ураджаю падсяўнога лубіну зьяўляецца пагода і таму трэба падбіраць больш вільготную пару, у сувязі з чым тэрмін падсеву магчыма перасунуць на тыдзень раней ці пазней красаванъня жыту.

Падсеяны такім чынам лубін астaeцца пасъля прыборкі жыту расьці да глыбокай восені і заворваеца перад самымі марозамі, або пакідаеца да вясны і таксама мелка заворваеца, а ў другую чаргу садзіцца бульба ці сеецца збожжа.

У сучасны-ж момант пасяўной кампаніі трэба цьвёрда памятаць: больш увагі да падсяўных культур!

— Два карані з поля заміж аднаго!

Я. Жогла („Плуг“).



Паштовая скрынка.

М. АЛЬШЕЎСКАМУ. Вельмі нас цешыць, што бярэцеся за арганізаванье супалкавай малачарні, але прыступаючы да гэтага Вы мусіце ўзяць пад увагу, што для добра гае развіцьца неабходна мець запэўненым найменьш 600 літраў малака ў дзень і то ў зімовы час, а летам зразумела шмат больш. Апроч таго, трэба мець адпаведны будынак. Усе машыны і прылады на суму каля 4000 зл. можна купіць на расплату ў працягу году.

Вартасьць малака пазнаеце пры прапусканьні яго праз цэнтрабегу; найлепшае тое, якое дае найбольшы працэкт тлустасьці. Аб цане масла нічога сказаць ня можам, бо цана бесперастанку мяньяецца. Што тычыцца мейсца прадажы масла, то Вы маглі-б угарварыцца з беларускай спажывецкай каапэр. у Вільні.

Жадаем пасъпеху ў Вашых пачынаньнях!




Рэдактар-выдавец: А. УЛАСДАУ.

Друкарня Я. ЛЕВІНА Вільня, Німецкая вул. № 22.



Пчалярскі



Аддзел

пад кіраўніцтвам

Управы Бел. Кааператывнага
Т-ва „Пчала“

Гутарка аб пчолах.

Няма ніводнага чалавека, хто-б ня знаў пчалы. Знаюць яе ўсе, але напэўна ня нойдзеца і дзесятай долі нашых гаспадароў, якія-б добра ведалі, якую карысць яна можа даць нашаму, найчасцей малазямельнаму, беларусу-хлебаробу. З пэўнасцю кажу, што няма і дзесятае часткі, бо каб такія съвядомыя былі, то многія кінулі-б свае вузенъкія палоскі, каторыя, калі ablічыць усю працу на іх, не карысць даюць свайму гаспадару, а убытак, у той час, як разумны і ўмелы дагляд пчолау дае вялікую карысць, каторая павялічываецца з лікам сем'яў пчол. Хто з нашых гаспадароў можа паверыць, што пчальнік ў 30 вульльёў дасць большую карысць, чым 8—10 дзесяцін сярэдняга грунту? А гэта праўда. хаця зразу і ня верыцца.

Ніводная жывёла ў гаспадарцы і ніводзін пасеў, якога хочаце насенінья не абходзіцца з працаю так танна і не дае такога даходу, як умелы дагляд пчолаў. У кожнай вёсцы, за малымі выняткамі, ёсьць пчалары. Можна без памылкі сказаць, што, калі толькі гаспадар мае з дзесятак вульльёў, то ўжо гэты гаспадар жыве з дастаткам, ён ужо не бяднейшы ў вёсцы. Можа хто мне скажа, што гаспадар таму і займаецца пчоламі, што ён багаты. Я скажу, што гэта не так, бо ён таму і багаты, што пчолаў мае.

Усякаму гаспадару вядома, як цяжка мець з гаспадаркі лішнюю, як кажуць, капейку, калі хлеба для сям'i частва толькі да вясны хапае. Затое вельмі значна ў гаспадарцы ўсякая такая „капейка“, калі яна ў гаспадарку збоку

прыходзіць. А такія „капейкі“ збоку ў кожнага пчаляра ёсьць і гэтыя „капейкі“ з мёду, воску і робяць гаспадара вальнейшым у грашох, робяць яго багатым.

Для доказу скажу, што адзін вульлей, нават добра агледжаная колода, можа даць пуд мёду. Я прадаваў летась мёд па 60 — 64 злоты за пуд. Жыта была па 5 злотых за пуд. Вось і выходзіць, што адзін вульлей мне даў 12 пудоў жыта, а трох вульлі дадуць тое, што морг засенянае жыта, каторое вымагае шмат работы да засеву, а таксама адразу з поля на торг ня вывязеш. Калі-ж глядзець пчол умела, разумна, то даход будзе куды большы. Вясною 1927 году ў мяне было 5 (пяць) вульлёў. Летам я павялічыў лік іх да 8, бо зрабіў трох штучных раі; з пяці старых і двух маладых я ўзяў больш 8 пудоў мёду. Ня браў толькі з аднога наймалодшага. Мёду, апрача таго, што быў расходаваны дарма, прадаў на 316 злотых. Гэта ў той час, калі я такую суму атрымаў-бы ад прадажы ўсяго свайго аўса, ячменю, гароху і сачыўкі, на каторыя працавалі я з коньмі, а таксама сын і жонка, у той час, як каля пчол я працаваў адзін і то ў съвяточныя дні вясною і летам.

Ня кідаючы гаспадаркі, я хачу завязыці пчальнік вульлёў у 30 і тады гаспадарка мая з 7 дзесяцін не даваціме і чацьвертае долі даходу, які будзе з пчальніка.

Хто даглядае пчол разумна, той і сам ведае даход ад пчолаў, але не да іх і мая гутарка. Многа ёсьць і такіх пчаляроў, каторыя вядуць пчолак, гэтых „Божых мушкаў“, па дзядоўску, але затое і даходы маюць „дзядоўскія“. Вось да такога гатунку пчаляроў, а таксама да ўсіх тых, каму на загончык свой з бараной уехаць ня можна, бо чужога захопіш. — вось да іх і скіравана мая гутарка. „Займайцесь пчоламі, займайцесь разумна, як дазналі вучоныя пчала-воды, і пчолка аддзякую за ўсё ў сто разоў, што вы зробіце для яе“.

Каб даведацца дакладней пра пчолы, выпішаце кніжку: „Пчолы і як вадзіць іх у рамовых вульлях“ — Пачопкі Я. (каштуе 2 злоты).

Трэба толькі ведаць, што найбольш мёду і найлепшага можна мець з рамавых вульляў Дадана. Вульлі Левіцкага і даражэйшыя і да мёду і дагляду горшыя.

Чаго ня знаеш, аб усім можна даведацца ад Беларус-кага Каапэратыўнага Т-ва „Пчала“ ў Вільні, з якім усе пчаляры павінны звязацца. Адрас яго: Wilno, Wileńska 8.

Р. САЛАВЕЙ з Падбагоньнік.

Красавік 1928. Горадзеншчына.

Пчаляры—аглядайце пчол!

Ужо палова траўня мінула, а пчолка мала дзе можа пажывіцца. Дзе ёсьць клёны, агараст і парэчки, то яны якраз цяпер могуць даць нават нядрэнны мёдазбор, але дзе іх няма, то пчолы карыстаюцца толькі тым мёдам і пяргой, якія ім даюць розныя лесавыя і балотныя кветкі, як: латацень, (лопух), малачай, пралескі, канапелькі і г. п. А шмат яго там не набяруць, у той час, як маладняк патрабуе корму. Мёд расходуецца для чарвы, а ці ведаеце вы, што у вашых вульлёх мёду хоць фунтаў 6 нойдзецца? Цяпер самы страшны час для пчалы, і зіму перазімаваўшы змарнавацца можа сям'я ад голаду, калі толькі вульлей ня мае запасу хоць 5 фунтаў, бо калі зімою разыходзілася 2—3 фунты на месяц, то цяпер расход мёду шмат большы, бо пчолы множацца.

Ад голаду змарнуеца сям'я, а ад недахвату мёду затрымаецца расплод. І тое і другое ня добра для пчаляра; лепей няхай будзе лішак, чым недахват корму.

Калі няма мёду, падкармеце цукрам, зварыўшы 1 кілё цукру на 4—5 шклянак вады. Ужо гэта мера можа забяспечыць сям'ю на тыдні 3 ад голаду, а калі вульлей мае яшчэ трохі мёду, то дача съты павялічыць расплод. Памятайце, пчаляры, што падкарміўшы пчалу цяпер, мы павялічаем лік тых работніц, каторыя будуць працеваць на нас у чэрвені.

Апрача гэтага трэба пачынаць падкормку, гэта значыць „спэкулятыўнае“ кармленье, бо ў гэтым годзе, бяз спэкулятыўнага падкормлівання трудна будзе разлічаць на багаты мёдазбор, бо халодны сакавік і красавік затрымалі расплод пчалы.

Р. САЛАВЕЙ.

З. Верас.

Як памагчы пчолам.

Закрасавалі сады і цешынца пчаляр паглядаючы, як цалюсенькі дзень снуюць пчолы паміж вульлем і красуючымі дрэвамі і зносяць съвежы мяドок. Але не адзін рупны пчаляр задумаецца над пытаньнем: а што далей, які будуць мець пчолы пажытак. як дрэвы адкрасаўшы? Разумеецца лясных і польных мядовых расылін ёсьць шмат, але не выступаюць яны ў гэтакай вялікай колькасці, каб запэўніць пчолам паважны мёдазбор, тым балей, што лік іх усё

зъмяншаецца і зъмяншаецца ў меру таго, як зънікаюць лясы і павялічываецца абсяяная плошча. У нас галоўнай крыніцай мёдазбору лічыцца грэчка. Але ад красаваньня садоў да красаваньня грэчкі далёка і вось гэты перарыў і самы непакоючы для пчалаюроў. Тымчасам запоўніць яго вельмі лёгка; трэба толькі сеяць самому і старацца распаўсяжджаўца эспарцэтую—вельмі карысную кармовую расыліну.

Эспарцета дае добрую пашу для коняў і жывёлы рагатай, а з пункту гледжаньня пчалаля, яна павінна лічыцца расылінай неабходнай, бо: яна надзвычайна мёдадайная і цвяце якраз у самы найцяжэйшы час у першай палове чэрвеня, а часам да канца гэтага месяца. Мёд з эспарцеты зусім белы, як шмаляц, вельмі салодкі і шмат даражэйшы за цёмны мёд з грэчкі. Мае толькі адзін недастатак, што ён вельмі далікатны і пры найменшым незахаваньні чыстоты псуеца, кісьне асабліва, калі выбраны зарана, яшчэ не згусцеўшы.

У ліпні месяцы вялікай помачай можа быць сэрадэля, якой ў нас што раз больш сеюць. У яе дробных кветачках бывае шмат мёду, каторы пчолы ахвотна бяруць, аж пакуль не адкрасуе, калі яна косіцца на насеньне, а калі падсеяна ў азіміну, то пчолы бяруць з яе аж да марозаў.

Вось гэтыя дзьве расыліны: эспарцета і сэрадэля заслугуюць на якнайшырэйшае распаўсяжджваньне і як расыліны гаспадарскія і як выдатныя мёдадаі.

Наша пошта.

Р. С. у ПАДБАГОНІКАХ. У справе матак дамо Вам адказ лістоўны не пазней як 30 г. м. са ўсімі падрабязнымі інфармацыямі. Паведамце нас, калі ласка, ці атрымалі блянкі для дэкларацыяў?

С. Т.—ну ў ВОСТРАВЕ. Адгародныя бляхі гэтымі днямі Вам вышлем. Чакаем ад Вас належнага пая і новых сяброў.

БРАТЫ—ПЧАЛЯРЫ!

Запісывайцеся ў сябры Беларускага Каапэратыўнага Таварыства „Пчала“. Пай — 10 зл., упісныя — 2 зл.

-[]- Вышла з друну і прадаецца брашура -[]-

„Як залажыць Спажывецкі Каапэратыу“

М. МАНЦЭВІЧА.

Купіць можна ва ўсіх беларускіх кнігарнях і ў Беларускім Каапэратыўным Банку, Вільня, Віленская 8.

—:—

Там-жা можна купіць неабходныя для ўсіх
арганізатораў спажывецкіх каапэратаў вай

блажкі для сяброўскіх дэклярацыяў

Цана: За 100 штук — 3 зл.

Пчаларскае Беларускае Коопэрат. Т-ва

„ПЧАЛА“.

Таварыства з агр. адказ.

Заклікае ўсіх пчалароў запісывацца ў яго сябры.

Адрес: Вільня, Віленская вул. № 8
памешкі. Бел. Кооп. Банку.

На
1928
год

Прадаўжаецца Падпіска
на 1928 г.
на сельска-гаспадарчую часопіс

На
1928
год

„САХА”

„Саха“ знаёмачы нашага селяніна ў навукова-
папулярнай форме з лепшымі спо-
собамі апрацоўкі ральлі, ставіць мэтай дабрабыт
дробнага гаспадара, які мог бы бяз значных затрат
падняць прадукцыйнасць сваёй працы.

„Саха“ будзе выхадзіць адзін раз ў месяц.

„Саха“ будзе даваць падпішчыкам сельска-
гаспадарчыя, юрыдычныя і іншыя па-
рады бязплатна.



Гадавыя падпішчыкі атрымаюць дарма пробы на-
сеньня выдатных расылін і заводскага збоража

Падпісная плата:

На год 3 зл. —

На паўгоду . . . 1 зл. 75 гр.

1 нумар — 30 гр.

—) Дарма „САХА“ высылацца ня будзе. (—

Для старых і акуратна высылаючых плату падпішчы-
каў, якія адразу ня могуць выслаць грошы, часапіс будзе высылацца тады, калі яны вышлюць заяву аб
высылцы ім „Саху“ і абазначаць тэрмін высылкі платы.

Тыя падпішчыкі, якія вышлюць плату аднаразова
на 5 нумароў — шосты дастаюць дарма.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:

Вільня, вул. Сьв. Анны № 2, кв. 3